

ВІЩЕБСЬКІ РАБОЧЫ

ОРГАН ВІЩЕБСКАГА АВЛАСНОГА І ГАРАДСКОГА КАМІТЭТАУ ВП(б)В,
АВЛАСНОГА І ГАРАДСКОГА СОВЕТАУ ДЭПУТАТАУ ПРАЦОЎНЫХ

№ 31(7108)

Пятніца, 14 красавіка 1944 г.

Цана 20 кап.

ЗАГАД

Вярхоўнага Галоўнакамандуючага

Генералу арміі ТАЛБУХІНУ

Войскі 4-га Украінскага фронту, прадаўжаючы паспяховае наступленне, сёння, 13 красавіка, у выніку смелага ўдара танкавых злучэнняў і пяхоты авалодалі горадам і портам на Чорным моры—Еўпаторыя—важным апорным пунктам абароны немцаў на заходнім узбярэжжы Крыма.

У баях за авалоданне Еўпаторыі вызначыліся войскі генерал-лейтэнанта Захарава, генерал-лейтэнанта Чанчыбадзе, генерал-маёра Цалікава, падпалкоўніка Пузанова; артылерысты генерал-маёра артылеры Стрэльбіцкага, маёра Маггунова, падпалкоўніка Чыжынава; танкісты генерал-маёра танкавых войск Юдзіна і лётчыкі генерал-маёра авіяцыі Кузнецова, палкоўніка Чуччава.

У азнаменаванне атрыманай перамогі

найбольш вызначыўшыся ў баях злучэнні і часці прадставіць да прысваення найменавання „Еўпаторыйскіх“ і да ўзнагароджання ордэнамі.

Сёння, 13 красавіка, у 21 гадзіну сталіца нашай Радзімы Масква ад імені Радзімы салютуе доблесным войскам 4-га Украінскага фронту, вызваліўшым горад Еўпаторыя, — дванаццацю артылерыйскімі залпамі з ста дваццаці чатырох гармат.

За выдатныя баявыя дзеянні аб'яўляю падзяку ўсім кіруемым Вамі войскам, удзельнічаўшым у баях за вызваленне Еўпаторыі.

Вечная слава героям, паўшым у баях за свабоду і незалежнасць нашай Радзімы!

Смерць нямецкім захватчыкам!

Вярхоўны Галоўнакамандуючы

Маршал Совецкага Саюза **І. СТАЛІН.**

13 красавіка 1944 года.

ЗАГАД

Вярхоўнага Галоўнакамандуючага

Генералу арміі ТАЛБУХІНУ

Войскі 4-га Украінскага фронту, развіваючы наступленне, сёння, 13 красавіка, у выніку імклівай атакі танкавых злучэнняў і пяхоты авалодалі сталіцай Крыма горадам Сімферопаль—асноўным апорным пунктам абароны праціўніка, прыкрываючым шляхі к портам паўднёвага узбярэжжа Крымскага паўвострава.

У баях за авалоданне горадам Сімферопаль вызначыліся войскі генерал-лейтэнанта Крэйзера, генерал-маёра Разуваева, генерал-маёра Кашэвога, генерал-маёра Патапенка, генерал-маёра Бабракова, палкоўніка Радзіонава, танкісты палкоўніка Салаўёва, палкоўніка Пацэлуева, палкоўніка Фешчэнка, палкоўніка Жыдкова, падпалкоўніка Архіпава, падпалкоўніка Хромчанка, падпалкоўніка Храпавіцкага, маёра Недзелька; артылерысты генерал-маёра артылеры Целегіна, палкоўніка Капланава, палкоўніка Васіленка, палкоўніка Паўлава, палкоўніка Кальнічэнка, падпалкоўніка Ероменка, падпалкоўніка Мацьчэўскага, падпалкоўніка Власенка; сувязісты генерал-лейтэнанта войск сувязі Каралёва, палкоўні-

ка Обанічэва; сапёры палкоўніка Паўлава, маёра Сычова і лётчыкі генерал-маёра авіяцыі Савіцкага, палкоўніка Гейба, палкоўніка Каракіна, палкоўніка Пруткова, палкоўніка Сіткіна.

У азнаменаванне атрыманай перамогі злучэнні і часці, найбольш вызначыўшыся ў баях за вызваленне Сімферопалю, прадставіць да прысваення найменавання „Сімферопальскіх“ і да ўзнагароджання ордэнамі.

Сёння, 13 красавіка, у 22 гадзіны сталіца нашай Радзімы Масква ад імені Радзімы салютуе доблесным войскам 4-га Украінскага фронту, авалодаўшым горадам Сімферопаль, — дванаццацю артылерыйскімі залпамі з двухсот дваццаці чатырох гармат.

За выдатныя баявыя дзеянні аб'яўляю падзяку ўсім кіруемым Вамі войскам, удзельнічаўшым у баях за вызваленне Сімферопалю.

Вечная слава героям, паўшым у баях за свабоду і незалежнасць нашай Радзімы!

Смерць нямецкім захватчыкам!

Вярхоўны Галоўнакамандуючы

Маршал Совецкага Саюза **І. СТАЛІН.**

13 красавіка 1944 года.

Чырвоная Армія атрымала новыя бліскучыя перамогі!

Войскі 3-га і 4-га Украінскіх фронтаў авалодалі важнымі гаспадарча-палітычнымі цэнтрамі краіны і першакласнымі портамі Одэса, Керч, Феадосія, Сімферопаль, Еўпаторыя. Нямецкія войскі выбіты з гарадоў Армянск і Джанкой.

Чэсць і слава гераічнай Чырвонай Арміі!

Маршалу Іосіфу Сталіну

У момант, калі пабеданосная Чырвоная Армія, а з ёю і Чэхаславацкая Бригада дасягнулі граніцу нашай рэспублікі, пасылаю Вам, як Вярхоўнаму Галоўнакамандуючаму і прадстаўніку народаў Совецкага Саюза, ад імені нашага народа, Чэхаславацкага Урада і ад сябе асабіста самыя сардэчныя віншаванні.

Чырвоная Армія, уступаючы сёння на зямлю нашай радзімы, атрымлівае новую вялікую перамогу над нашым агульным ворагам і прыносіць нашаму народу свабоду і надзею на шчасце і безапаснасць у будучым. У гэту гістарычную мінуту ўспамінаю не толькі аб усёй нашай абаюднай дружбе ў мінулым, змацаванай уноў маёй апошняй паездкай у Маскву і падпісаннем нашага новага дагавора, але адчуваю пачуццё радасці і ў прадбачанні нашага будучага супрацоўніцтва для справы забяспечання еўрапейскага міру разам з другімі саюзнікамі і на шчасце абодвух нашых дзяржаў. Нашы сумесныя выпрабаванні і сучасная наша сумесная барацьба гарантуюць пастаянства нашага саюза як на сёнешні дзень, так і для ўсёй нашай будучыні.

Горача і з падзякай вітаем часці Чырвонай Арміі, якія ўступаюць сумесна з чэхаславацкімі салдатамі на зямлю нашай дарагой радзімы.

Доктар ЭДУАРД БЕНЕШ.

ЛОНДАН

Пану Эдуарду Бенешу,
Прэзідэнту Чэхаславацкай Рэспублікі

Дзякую Вас за дружасцвенныя віншаванні па выпадку поспехаў Чырвонай Арміі і выхада савецкіх войск да граніц Чэхаславакіі. Не сумняваюся, што сумесная барацьба нашых народаў супроць агульнага ворага прывядзе ў хуткім часе да аднаўлення свабоды і незалежнасці Чэхаславацкай Рэспублікі.

І. СТАЛІН.

Указ Прэзідыума Вярхоўнага Савета Саюза ССР
Аб ўзнагароджванні Маршала Совецкага
Саюза Жукава Г. К. ордэнам „Победа“

За ўмелае выкананне заданняў Вярхоўнага Галоўнага Камандавання па кіраўніцтву баявымі аперацыямі вялікага маштаба, у выніку якіх дасягнуты выдатныя поспехі ў справе разгрому нямецка-фашысцкіх захватчыкаў, ўзнагародзіць

ОРДЭНАМ „ПОБЕДА“

Маршала Совецкага Саюза Жукава Георгія Канстанцінавіча.

Старшыня Прэзідыума
Вярхоўнага Савета СССР **М. КАЛІНІН.**

Сакратар Прэзідыума
Вярхоўнага Савета СССР **А. ГОРКІН.**
Масква, Крэмль. 10 красавіка 1944 года.

Указ Прэзідыума Вярхоўнага Савета Саюза ССР
Аб ўзнагароджванні Маршала Совецкага
Саюза Васілеўскага А. М. ордэнам „Победа“

За ўмелае выкананне заданняў Вярхоўнага Галоўнага Камандавання па кіраўніцтву баявымі аперацыямі вялікага маштаба, у выніку якіх дасягнуты выдатныя поспехі ў справе разгрому нямецка-фашысцкіх захватчыкаў, ўзнагародзіць

ОРДЭНАМ „ПОБЕДА“

Маршала Совецкага Саюза Васілеўскага Александра Міхайлавіча.

Старшыня Прэзідыума
Вярхоўнага Савета СССР **М. КАЛІНІН.**

Сакратар Прэзідыума
Вярхоўнага Савета СССР **А. ГОРКІН.**
Масква, Крэмль. 10 красавіка 1944 г.

VI Сесія Вярхоўнага Савета БССР

Законы, прынятыя Вярхоўным Саветам Беларускай ССР

АБ ЗАЦВЕРДЖАННІ УКАЗА ПРЭЗІДЫУМА ВЯРХОЎНАГА СОВЕТА БССР „АБ НАЗНАЧЭННІ ТАВ. БЫЛІНСКАГА І. С. ПЕРШЫМ НАМЕСНІКАМ СТАРШЫНІ СОВЕТА НАРОДНЫХ КАМІСАРАЎ БССР“

Вярхоўны Совет Беларускай ССР «Аб назначэнні тав. БЫЛІНСКАГА Івана Сямёнавіча Першым Намеснікам Старшыні Савета Народных Камісараў БССР».

Старшыня Прэзідыума Вярхоўнага Савета БССР Н. НАТАЛЕВІЧ.

Сакратар Прэзідыума Вярхоўнага Савета БССР Л. ПАПКОЎ.

24 сакавіка 1944 года, гор. Гомель.

АБ ЗАЦВЕРДЖАННІ УКАЗА ПРЭЗІДЫУМА ВЯРХОЎНАГА СОВЕТА БССР „АБ НАЗНАЧЭННІ ТАВ. КІСЯЛЕВА К. В. НАМЕСНІКАМ СТАРШЫНІ СОВЕТА НАРОДНЫХ КАМІСАРАЎ БССР“

Вярхоўны Совет Беларускай ССР «Аб назначэнні тав. КІСЯЛЕВА Кузьму Венедзіктавіча Намеснікам Старшыні Савета Народных Камісараў БССР».

Старшыня Прэзідыума Вярхоўнага Савета БССР Н. НАТАЛЕВІЧ.

Сакратар Прэзідыума Вярхоўнага Савета БССР Л. ПАПКОЎ.

24 сакавіка 1944 года, гор. Гомель.

АБ ЗАЦВЕРДЖАННІ УКАЗА ПРЭЗІДЫУМА ВЯРХОЎНАГА СОВЕТА БССР „АБ НАЗНАЧЭННІ ТАВ. КРУПЕНЯ І. А. НАМЕСНІКАМ СТАРШЫНІ СОВЕТА НАРОДНЫХ КАМІСАРАЎ БССР“

Вярхоўны Совет Беларускай ССР «Аб назначэнні тав. КРУПЕНЯ Івана Ануфрыевіча Намеснікам Старшыні Савета Народных Камісараў БССР».

Старшыня Прэзідыума Вярхоўнага Савета БССР Н. НАТАЛЕВІЧ.

Сакратар Прэзідыума Вярхоўнага Савета БССР Л. ПАПКОЎ.

24 сакавіка 1944 года, гор. Гомель.

АБ ЗАЦВЕРДЖАННІ УКАЗА ПРЭЗІДЫУМА ВЯРХОЎНАГА СОВЕТА БССР „АБ НАЗНАЧЭННІ ТАВ. РАТАЙКА П. І. НАМЕСНІКАМ СТАРШЫНІ СОВЕТА НАРОДНЫХ КАМІСАРАЎ БССР“

Вярхоўны Совет Беларускай ССР «Аб назначэнні тав. РАТАЙКА Пятра Іванавіча Намеснікам Старшыні Савета Народных Камісараў БССР».

Старшыня Прэзідыума Вярхоўнага Савета БССР Н. НАТАЛЕВІЧ.

Сакратар Прэзідыума Вярхоўнага Савета БССР Л. ПАПКОЎ.

24 сакавіка 1944 года, гор. Гомель.

АБ ЗАЦВЕРДЖАННІ УКАЗА ПРЭЗІДЫУМА ВЯРХОЎНАГА СОВЕТА БССР „АБ НАЗНАЧЭННІ ТАВ. ЛАХТАНАВА Г. С. НАРОДНЫМ КАМІСАРАМ ЛЯСНОЙ ПРАМЫСЛОВАСЦІ БССР“

Вярхоўны Совет Беларускай ССР «Аб назначэнні тав. ЛАХТАНАВА Грыгорыя Савельевіча Народным Камісарам Лясной Прамысловасці БССР».

Старшыня Прэзідыума Вярхоўнага Савета БССР Н. НАТАЛЕВІЧ.

Сакратар Прэзідыума Вярхоўнага Савета БССР Л. ПАПКОЎ.

24 сакавіка 1944 года, гор. Гомель.

АБ АБРАННІ ТАВ. БОНДАРА А. Г. СТАРШЫНЕЙ ВЯРХОЎНАГА СУДА БССР

Вярхоўны Совет Беларускай ССР «Аб абранні тав. БОНДАРА Аляксея Георгіевіча Старшынёй Вярхоўнага Савета БССР».

Старшыня Прэзідыума Вярхоўнага Савета БССР Н. НАТАЛЕВІЧ.

Сакратар Прэзідыума Вярхоўнага Савета БССР Л. ПАПКОЎ.

24 сакавіка 1944 года, гор. Гомель.

Аб зацверджанні Указа Прэзідыума Вярхоўнага Савета БССР „Аб назначэнні тав. Мельнікава С. П. Народным Камісарам мясной і малочнай прамысловасці БССР“

Вярхоўны Совет Беларускай ССР «Аб назначэнні тав. МЕЛЬНІКАВА Сяргея Пятровіча Народным Камісарам Мясной і Малочнай Прамысловасці БССР».

Старшыня Прэзідыума Вярхоўнага Савета БССР Н. НАТАЛЕВІЧ.

Сакратар Прэзідыума Вярхоўнага Савета БССР Л. ПАПКОЎ.

24 сакавіка 1944 года, гор. Гомель.

Аб зацверджанні Указа Прэзідыума Вярхоўнага Савета БССР „Аб назначэнні тав. Бельчанка С. С. Народным Камісарам Унутраных спраў БССР“

Вярхоўны Совет Беларускай ССР «Аб назначэнні тав. БЕЛЬЧАНКА Сяргея Савіча Народным Камісарам Унутраных спраў БССР».

Старшыня Прэзідыума Вярхоўнага Савета БССР Н. НАТАЛЕВІЧ.

Сакратар Прэзідыума Вярхоўнага Савета БССР Л. ПАПКОЎ.

24 сакавіка 1944 года, гор. Гомель.

Аб зацверджанні Указа Прэзідыума Вярхоўнага Савета БССР „Аб назначэнні тав. Лапета Д. Д. Народным Камісарам Мясцовай Прамысловасці БССР“

Вярхоўны Совет Беларускай ССР «Аб назначэнні тав. ЛАПЕТА Дзмітрыя Дзмітрыевіча Народным Камісарам Мясцовай Прамысловасці БССР».

Старшыня Прэзідыума Вярхоўнага Савета БССР Н. НАТАЛЕВІЧ.

Сакратар Прэзідыума Вярхоўнага Савета БССР Л. ПАПКОЎ.

24 сакавіка 1944 года, гор. Гомель.

Аб аслабаненні тав. Седых В. Я. ад абавязкаў Старшыні Вярхоўнага Суда БССР

Вярхоўны Совет Беларускай ССР «Аб аслабаненні тав. СЕДЫХ Васілія Якаўлевіча ад абавязкаў Старшыні Вярхоўнага Суда БССР у сувязі з пераходам яго на другую работу».

Старшыня Прэзідыума Вярхоўнага Савета БССР Н. НАТАЛЕВІЧ.

Сакратар Прэзідыума Вярхоўнага Савета БССР Л. ПАПКОЎ.

24 сакавіка 1944 года, гор. Гомель.

Аб абранні намеснікам Старшыні Вярхоўнага Савета БССР тав. Міцкевіча (Якуба Коласа) К. М.

Вярхоўны Совет Беларускай ССР «Аб абранні тав. МІЦКЕВІЧА (ЯКУБА КОЛАСА) Намеснікам Старшыні Вярхоўнага Савета БССР».

Старшыня Прэзідыума Вярхоўнага Савета БССР Н. НАТАЛЕВІЧ.

Сакратар Прэзідыума Вярхоўнага Савета БССР Л. ПАПКОЎ.

24 сакавіка 1944 года, гор. Гомель.

Аб абранні тт. Калініна П. Э., Маліна В. Н., Маўчанскага Д. С., Шурмана І. С., Ледзянёва В. В. членамі Прэзідыума Вярхоўнага Савета БССР

Вярхоўны Совет Беларускай ССР «Аб абранні тт. КАЛІНІНА Пятра Захаравіча, МАЛІНА Владзіміра Васільевіча, МАЎЧАНСКАГА Дзмітрыя Сцяпанавіча, ШУРМАНА Івана Сямёнавіча, ЛЕДЗЯНЁВА Васілія Васільевіча членамі Прэзідыума Вярхоўнага Савета БССР».

Старшыня Прэзідыума Вярхоўнага Савета БССР Н. НАТАЛЕВІЧ.

Сакратар Прэзідыума Вярхоўнага Савета БССР Л. ПАПКОЎ.

24 сакавіка 1944 года, гор. Гомель.

У НАРКАМЗЕМЕ СССР

Аб палепшанні кіраўніцтва зямельных органаў насеннай гаспадаркай у калгасах

Народны Камісар земляробства Саюза ССР тав. Андрэеў А. А. выдаў загад „Аб палепшанні кіраўніцтва зямельных органаў насеннай гаспадаркай у калгасах“.

Наркамзем СССР абавязваў наркомаў земляробства рэспублік, начальнікаў краёвых, абласных зямельных аддзелаў дабіцца ў бягучым годзе ліквідацыі маючай месца запущанасці ў насеннай гаспадарцы калгасаў, дабіцца таго, каб жонкі калгас забяспечылі сябе поўнацэнным добрым сартавым насеннем.

Нарком земляробства Саюза ССР загадаў наркомам земляробства рэспублік, начальнікам край(обл)за, загадчыкам райза, дырэктарам МТС і аграномам:

1. Выдзяліць пад насенныя ўчасткі лепшыя, найбольш пладародныя, чыстыя ад пустазелля зямлі: пад яравыя культуры—на ўчастках, якія ўзараны пад зябліва; пад азійныя культуры, а ў раёнах Сібіры і пад яравую пшаніцу—у папярэдням кліме, праводзячы своечасовую апрацоўку і адпаведны догляд за насеннымі ўчасткамі.

2. У мэтах падрыхтоўкі загадзя найбольш спрыяльных умоў для атрымання высокай ураджайнасці і добрай якасці насеннага зярна з насенных участкаў у калгасах, маючых севабароты, выдзяліць ва ўсіх палях севабарота, а там, дзе яны не ўведзены ў адпаведнасці з нарцаваннем культур, пасяўнага плошчы для размяшчэння насенных участкаў, межы якіх абазначыць у натуре.

Пры сябе на такіх выдзеленых і падрыхтаваных плошчах на насенныя мэты кіравацца ўстаноўленымі для асобных культур размерамі насенных участкаў і застаўшася частку выдзеленай плошчы выкарыстаць для агальных пасеваў.

3. У мэтах ліквідацыі абязлічкі ў справе вырошчвання насення на насенных участках калгасаў і рашучага палепшання насеннай справы рэкамендаваць калгасам выдзяліць пастаянныя насеннаводчыя звені для работы на насенных участках, усклаўшы на іх усю работу, уключаючы абмалот і ачыстку насення.

Замацаваць унутры звеняў за асобнымі калгаснікамі пасевы тэхнічных, маслічных і ворыўных культур на насенных участках. Забяспечыць выдзяленне насеннаводчым звенням неабходнай колькасці коней і

сельскагаспадарчага інвентару.

4. Для забяспечвання высокага ўраджаю на насенных участках праводзіць вясной на плошчах, паднятых пад зябліва, баранаванне ў першыя 2-3 дні ад пачатку палявых работ, а таксама прадпасевную культывацыю з баранаваннем пад рання яравыя культуры.

На ўчастках, якія адведзены пад познія яравыя культуры, правесці не менш двух прадпасевных культывацый з адначасовым баранаваннем.

Дырэктары МТС абавязаны забяспечыць першачарговую апрацоўку плошчаў, якія адведзены пад насенныя ўчасткі.

5. Сяўбу на насенных участках праводзіць адборным сартавым насеннем, лепшым па ўсхожасці, абсалютнай вазе і чыстаце, абавязкова пратручаным. Сяўбу праводзіць радавымі сеялкамі, строга кантралюючы захаванне норм высева.

6. Арганізаваць у калгасах прадпасевнае ўнясенне на насенныя ўчасткі мясцовых і мінеральных угнаенняў, праводзячы ў наступным падкормку пасеваў.

7. Правесці ў калгасах абавязковую праполку насенных участкаў у неабходнай колькасці, з тым, каб усе пасевы на працягу ўсяго перыяда росту былі чыстымі ад пустазелля, а на ворыўных культурах апрача таго правесці неабходную колькасць міжрадкавых апрацовак.

8. Уборку ўраджаю з насенных участкаў праводзіць у лепшыя для кожнага калгаса агратэхнічныя тэрміны, забяспечыўшы ўслед за ўборкай маладзёбу ўраджаю з насенных участкаў. Усё паступаючае ад маладзёбы зярна з насенных участкаў неадкладна ачышчаць, узважваюць, афармяць актami і здаваць на склады кладаўшчыку пад сахранную распіску. Пры ўборцы, маладзёбе і захаванні насеннага зярна не дапускаць змешвання сартоў і катэгорый сартавой чыстаты. Насеннае зярна захоўваць у асобым памяшканні.

9. Дабіцца, каб у кожным калгасе была выдзелена асоба, якая ведала б насеннай гаспадаркай калгаса, з састава членаў праўлення калгаса або найбольш вопытных калгаснікаў, а ў калгасе, дзе ёсць аграном, ускласці на яго загадванне насеннымі ўчасткамі.

Ускласці на асоб, якія ведаюць насеннай гаспадар-

кай, пастаяннае назіранне за ходам падрыхтоўкі да пасеву насенных участкаў, сяўбой, становішчам пасеваў, праполкай, уборкай і за далейшым захоўваннем насеннага зярна.

10. У адпаведнасці з пастановай СНК СССР і ЦК ВКП(б) аб плане сельскагаспадарчых работ на 1944 год правесці падбор аграномаў - насеннаводаў у райза з ускладаннем на іх дзяржаўнага кантроля за становішчам насенных участкаў у калгасах.

11. Наркомам земляробства рэспублік, начальнікам край(обл)земадзелаў, загадчыкам раённымі зямельнымі аддзелаў арганізаваць у кожным калгасе па заканчэнню веснавой сяўбы правярку ў натуре насенных участкаў са складаннем актаў і ў далейшым весці сістэматычнае назіранне праз аграномаў у калгасах за становішчам насенных участкаў.

12. Наркомам земляробства рэспублік, начальнікам край(обл)земадзелаў паведаміць гэты загад усім загадчыкам райземадзелаў, дырэктарам МТС і старшым калгасаў, абавязваючы загадчыкаў райземадзелаў і галоўных аграномаў па атрыманні гэтага загада правесці са старшымі калгасаў і аграномамі, якія працуюць у раёнах, куставыя або раёныя аднадзённыя нарады для абмеркавання мер палепшання насеннай гаспадаркі ў калгасах.

13. Уздыць пад асобае назіранне работу райнасенгасаў, палепшыць іх агранамічнае абслугоўванне і дабіцца вытворчасці райнасенгасамі лепшага сартавога насеннага матэрыялу.

14. Абавязваць загадчыкаў райземадзелаў прадставіць у обл(край)земадзельны і наркамземы рэспублік справаздачы аб правядзенні работы ў калгасах па насенных участках і па райнасенгасах: першую справаздачу—па заканчэнню веснавой сяўбы, але не пазней 1 ліпеня і другую справаздачу—да 15 кастрычніка 1944 года.

15. Наркомам земляробства рэспублік, начальнікам край(обл)земадзелаў прадставіць у наркамзем СССР справаздачы аб праробленай рабоце ў калгасах па насенных участках і па райнасенгасах: першую справаздачу па заканчэнню веснавой сяўбы, але не пазней 15 ліпеня і другую справаздачу—не пазней 1 лістапада.



Пазявод-вартнік калгаса „Заветы Леніна“, Шадрынскага раёна Курганскай абласці, Малецкі Пётр Іванавіч вывёў два сарты бульбы на ЗДМКУ: Т. С. Малецкі (злева) паказвае прывезеныя ім у Маскву, ва Усеагульную сельскагаспадарчую Акадэмію імені Леніна ўзоры новых сартоў бульбы. Побач з ім доктор сельскагаспадарчых навук Д. Е. Камышчык і акадэмік Т. Д. Лысенка.

У вызваленым калгасе

Шчасліва і ў дастатку жылі сяляне вёскі Цітова ў калгасе да вайны. На працягу калгаснік атрымліваў 1—1,5 кілаграма зернавых і 3—5 кілаграмаў бульбы. Кожны калгаснік меў карову, свіней і інш. жывёлу.

У 1941 годзе гітлераўскія захватчыкі вераломна абарвалі радаснае жыццё Цітоўцаў. Больш двух год яны знаходзіліся ў нямецкай акупацыі. У страху праходзілі дні. Грыгорыя Крышталенка гітлераўскі бандыт застрэліў з-за папіроскі. 16 калгаснікаў нямецкія рабагандляры ўгналі на катаргу ў Германію. Ларыона і Марыю Селядзовых гітлераўскія каты разлучылі з дзецьмі—5-гадовай Шурай і 7-гадовай Педзем і ўгналі ў фашысцкую няволю. Нямецкія дзікуны дашчэнту аграбілі калгаснікаў.

Чырвоная Армія выгнала нямецкіх захватчыкаў. Свабодна ўздыхнулі цітоўцы.

З кожным днём ярчай светліць красавіцкае сонца. Хутка сыйдзе снег. Гэтыя дні ў цітоўскім калгасе „Камбайн“ поўны працы, прадпасевных дум і клопатаў. З асаблівай радасцю вызваленыя калгаснікі сустракаюць сёлетнюю вясну. Яна для іх—прадвесніца зварота да былога дастатку і славы.

Старшыня калгаса Васілій Хомчанка гаварыць сабраўшымся ў яго хаце калгаснікам:

—Пастараемся вырасіць высокі ўраджай: у сярэднім па калгасу збірэм з гектара па 70 пудоў зернавых і па 800 пудоў бульбы.

—Важна пасяць у найлепшыя тэрміны,—умяшаўся ў размову стары калгаснік, старшыня рэвізійнай камісіі Васілій Мітрафанавіч Пчолкін.—Вось наша бульба „кустовачка“ любіць, каб рана яе пасадзілі на падабраным месцы, тады і ўродаць. Час паклапаціцца і аб заключэнні дагавора з МТС. Коней-то ўсіх угнаў пракляты немец.

—Ды і лапаты, у выпадку затрымкі з ворывам, трэба пусціць у ход,—дадаў хтосьці.

Азнаёміўшыся з пастановай СНК СССР і ЦК ВКП(б) аб плане сельскагаспадарчых работ на 1944 год, праўленне калгаса з шырокім удзелам старых, вопытных калгаснікаў размеркавала ўсе культуры, намеціла, дзе і па якіх папярэдніках іх высяваць.

—Старыя калгаснікі дапамагаюць мне сваімі парадамі,—гаворыць Васілій Хомчанка. Вось з Іванам Захаравічам і Васіліем Мітрафанавічам дакладна агледзелі свіран, дзе ссыпана насенне для веснавой сяўбы, і парашылі перавесці яго ў другое памяшканне, бо тое магло падвесці. Гэта работа ўжо закончана. Насенне захоўваецца тонкім пластом, адсартыравана.

Калгасны кладаўшчык ўказаў, што першымі здалі насенне ў калгас для веснавой сяўбы жонкі франтавікоў Зоя Бабаева—204 кілаграмы ячменю і пшаніцы, Ефрасіння Гаўрылава. Вывезена 18 цэнтнераў ільносеня, якое атрымаў калгас у парадку дапамогі ад дзяржавы.

Усюды адчуваецца гаспадарская рука. У кладавой вісяць адрамантаваныя рабочыя хамуты, пастромкі і лейцы. Зрабілі іх прэстарэлья калгаснікі Пётр Іванавіч Рысакоў і Фёдар Харытонавіч Шчэмялёў.

Сабран і па-гаспадарску складзены пад навесам сельскагаспадарчых інвентар. Ёсць 11 плугоў, 3 спраўных бараны. На 5 барон трэба яшчэ адтачаць зубі.

Поспехі калгаса ў падрыхтоўцы да веснавой сяўбы маглі б быць значна большымі, калі б была звернута ўвага на павышэнне ініцыятыўнасці звеняў. Ім яшчэ не адведзены ўчасткі, не даведзены заданні па ўраджайнасці. Толькі прыступілі да вывазкі гною на палі, не збіраецца попель.

Не трацячы ні адной хвіліны, кіраўнікі калгаса і ўсе калгаснікі павінны хутчэй ліквідаваць усе недахопы. Сустрэць вясенне-палявыя работы ў поўнай баявой гатоўнасці.

В. ПАЎЛІНСКІ.

Адырылася раённая бібліятэка

У Суражскім раёне адкрылася раённая бібліятэка з колькасцю 640 экзэмпляраў кніг палітычнай і мастацкай літаратуры. З вялікім інтарэсам насельніцтва наведвае бібліятэку. Тут

заўсёды можна пачытаць газеты „Праўда“, „Комсомольская Праўда“, „Учельская газета“, раённую газету „Ударнік“ і іншыя. У бібліятэцы зарэгістравана 150 чытачоў, якія атрымліваюць з бібліятэкі кнігі. Раённая бібліятэка робіць абмен кніг калгасным бібліятэкам.

Е. ЛУКАШЭНКА.

Ад Совецкага Інформбюро

3 оператыўных зводак за 12 і 13 красавіка

На працягу 12 красавіка на захад ад горада Скала нашы войскі, адбіваючы контратакі пяхоты і танкаў праціўніка, вялі наступальныя баі, у ходзе якіх занялі некалькі населеных пунктаў. За час з 1 па 10 красавіка войскі 1-га Украінскага фронту нанеслі цяжкія страты групіроўцы немцаў, акружанай на захад ад горада Скала: захвачана танкаў і самаходных гармат—187, гармат рознага калібра—121, самалётаў—61, аўтамашы—7483. Захвачана ў палон 6988 немцаў. Праціўнік пакінуў на полі бою больш 26 тысяч трупай сваіх салдат і афіцэраў. К 11 красавіку ад акружанай групіроўкі праціўніка засталіся толькі зборныя атрады 6 пяхотных, 7 танкавых і 1 мотадывізіі немцаў, колькасцю да 10 тысяч салдат і 80 танкаў. У Румыніі, на паўднёвы-захад ад горада Баташаны, нашы войскі з баямі прасоўваліся ўперад і авалодалі горадам Фалцічэні, а таксама занялі некалькі другіх населеных пунктаў, сярод якіх буйныя населеныя пункты Бражэшты, Рэвешань, Бая, Думбрэўца.

На Вішнёўскім напрамку нашы войскі авалодалі раённымі цэнтрамі Малдаўскай ССР г. Дубасары, горадам Грыгор'юпаль, а таксама з баямі занялі больш 30 другіх населеных пунктаў, у тым ліку буйныя населеныя пункты Домны, Трэбужэнь, Маркаўць, Малаватае, Кучэер, Коржэва, Лунга, Ташлык, Бугор, Спея, Такмадзея, Малаешты, Красная Горка, Парканы, Тэрноўка.

Войскі 3-га Украінскага фронту, у выніку начнога штурма авалодалі горадам Тыраспаль—важным апорным пунктам абароны немцаў на рацэ Днестр.

На паўднёвы-захад ад горада Одэса нашы войскі вялі наступальныя баі, у ходзе якіх авалодалі населенымі пунктамі Калагэя, Александраўка, Бурлачя Балка, Люстдорф, Ільчоўка і чыгуначнай станцыяй Акаржа.

Войскі 4-га Украінскага фронту прарвалі вельмі ўмацаваныя Ішуньскія пазіцыі праціўніка і, праследуючы яго адступаючыя войскі, з баямі занялі больш 150 населеных пунктаў, у тым ліку раённымі цэнтрамі Крыма Калай, Курман-Келі, Сейтлер, Біюк-Онлар, Карача-Канділ (у 18 кілометрах на поўнач ад горада Сімферопаль), буйныя населеныя пункты Краснаперакоск, Ісунь, Варандоўка, Воінка, Далінка, Кулар-Кільчак, Айгашен, Калініндорф, Вясёлае і чыгуначныя станцыі Пяцызёрная, Юшунь, Воінка, Каранкут, Балай, Сейтлер, Курман-Кемельчы, Ташлык-Дайр, Біюк-Онлар. Адступаючы пад ударамі нашых войск, праціўнік нясе вялікія страты ў жывой сіле і тэхніцы.

На Феадасійскім напрамку нашы войскі, праследуючы паспешна адступаючага праціўніка, поўнасю ачысцілі Керчанскі поўвостраў і прайшлі Акманайскія пазіцыі. У ходзе наступлення нашы войскі вызвалі больш 140 населеных пунктаў, у тым ліку раённымі цэнтрамі Крыма Сем Калодзезей, буйныя населеныя пункты Нова-Шкалаеўка, Марфаўка, Мар'еўка, Ленінск, Кіцень Рускі, Акманай, Арма-Элі і чыгуначныя станцыі Ташлыяр, Ойсул, Сем Калодзезей, Алібай, Акманай. Нашы войскі ўзяты ў палон звыш 2 тысяч салдат і афіцэраў праціўніка і захвачаны вялікія трафеі, якія падлічваюцца. Праціўнік пакінуў на полі бою звыш 3 тысяч трупай сваіх салдат і афіцэраў.

На працягу 13 красавіка на паўднёвы-захад ад горада Одэса нашы войскі ў выніку ўпорных баёў авалодалі раённымі цэнтрамі Одэскай абласці Овідзіопаль, населенымі пунктамі Скурты, Малдова, Барабой, Санжыйка, Тамашоўка, Дальнік, Новы пасёлак, Грыбоўка і чыгуначнымі станцыямі Барабой, Овідзіопаль.

Войскі 4-га Украінскага фронту, развіваючы наступленне, 13 красавіка, у выніку імклівай атакі танкавых злучэнняў і пяхоты, авалодалі сталіцай Крыма горадам Сімферопаль—асноўным апорным пунктам абароны праціўніка, прыкрываючым шляхі к портам паўднёвага узбярэжжа Крымскага поўвострава, горадам і портам на Чорным моры—Еўпаторыя—важным апорным пунктам абароны немцаў на заходнім узбярэжжы Крыма, а таксама з баямі занялі больш 500 другіх населеных пунктаў, у тым ліку раённымі цэнтрамі Крыма Джурчы, Акшэйх і чыгуначныя станцыі Кітай, Сарабуз, Кара-Кіят. Адступаючы пад ударамі нашых войск, праціўнік нясе вялікія страты ў жывой сіле і тэхніцы. Па напярэдніх даных к канцу 12 красавіка войскамі 4-га Украінскага фронту захвачана ў палон звыш 11 тысяч салдат і афіцэраў праціўніка.

Войскі Асобнай Прыморскай Арміі прарвалі абарону праціўніка на Акманайскіх пазіцыях і, развіваючы наступленне, 13 красавіка авалодалі горадам і портам на Чорным моры Феадосія—важным апорным пунктам абароны немцаў на паўднёва-ўсходнім узбярэжжы Крыма, а таксама з баямі занялі больш 100 другіх населеных пунктаў, у тым ліку раённымі цэнтрамі Крыма—горад Стары Крым і Іслам-Терэк, вузлавую чыгуначную станцыю Владзіславаўка.

К канцу 12 красавіка войскі Асобнай Прыморскай Арміі ўзялі ў палон больш 9 тысяч салдат і афіцэраў праціўніка.

Надаўма вялікая група ваваслужачых югаслаўскай арміі, сілком наблізавалых немцамі на савецка-германскі фронт і перайшоўшых на старану Чырвонай Арміі, а таксама захвачаных у палон, звярнуліся да ўрада СССР з просьбай дазволіць фарміраванне дэбравольцкай вайскай часткі для ўзброенай барацьбы супроць гітлераўскай Германіі. Аб гэтым працілі таксама і другія групы югаславаў, якія знаходзяцца на тэрыторыі Савецкага Саюза. Просьба югаславаў задаволеная. На тэрыторыі СССР фарміравана асобная югаслаўская дэбравольцкая частка. На ЗДЫМКУ: камандзір часткі падпалкоўнік Марко Месіч гутарыць з байцамі падраздзялення супроцьтанкавых ружжаў.



На палях краіны

Алма-Ата. У пасеўную ўступілі ўсе раёны Казахстана. Калгасы Алма-Ацінскай абласці пачалі сяўбу цукровых буракоў, а ў Джамбульскай абласці пачалі сявы гэтай культуры заканчваюцца. У Пахта-Аральскім і Кіраўскім раёнах пачалася масавая сяўба баваюны.

Сталінабад. Адзін за другім заканчваюць сяўбу зернавых культур раёны Таджыкскай ССР. Калгасы Курган-Дзюбінскай абласці засеялі звыш плана пшаніцай і дзіменем каля 4 тысяч гектараў.

Саратаў. На палях калгасаў Балашоўскага, Ершоўскага і Красна-Партызанскага раёнаў абласці пачаліся палявыя работы. 17 сельгасарцелей Ершоўскага раёна прыступілі да баранавання зябліва.

Варонеж. У паўднёвых раёнах абласці ўстанавілася цёплае надвор'е. Калгасы адзін за другім прыступаюць да палявых работ. У Рамчанскім раёне тысячы калгаснікаў ачышчаюць палі ад пустазелля. Калгасы „Красны бригадир“, „Міровой Октябрь“, „Красны Партизан“ і іншыя пачалі выбарачнае ворыва.

Соўгас №106 пасеяў ужо 60 гектараў яравой пшаніцы.

Калгасы Верхне-Мамонскага раёна барануюць зябліва і паднялі першыя 150 гектараў веснаворыва. У Петрапаўлаўскім раёне ўз'ягана пад яравыя культуры 100 гектараў і засеяна 25 гектараў.

Налёт нашай авіяцыі на горад Канстанца

Уноч на 12 красавіка наша авіяцыя далёкага дзеяння буйнымі сіламі бамбардыравала ваенна-прамысловыя аб'екты г. Канстанца (Румынія).

Савецкія самалёты падверглі бамбардыроўцы порт, чыгуначны вузел і нафтавы гарадок у Канстанца. У выніку бамбардыроўкі ў раёне цалі ўзніклі вялікія пажары, якія суправаджаліся выбухамі.

Значная частка порта была ахоплена агнём. На тэрыторыі нафтавага гарадка ўзнікла некалькі пажараў і адбыліся моцныя выбухі.

Парады ветурача Як змагацца з каростай у коней

Кароста ў коней—заразная хвароба скуры. Яна выклікаецца асобым паразітам—каросным кляшчом. Захварэўшы каростай коць, адчуваючы зуд, расчосвае скуру там, дзе паявіліся кляшчы. На гэтых месцах узнікаюць вузлы і пупырыкі, якія лёгка прашчупваюцца пальцамі і відаць простым вокам. Пупырыкі ад расчосаў лопаюцца, выцякаючы вадкасць склейвае шэрсць, утвараюцца корачка, скура шалухіцца.

Хворых коней трэба неадкладна аддзяліць ад здаровых і лячыць. Зрабіць дэзакарацізацыю (абясшкоджанне) канюшні, вупражы, кармаўшак і інш.

Лячэнне заразных каростай коней трэба пачынаць з папярэдняй апрацоўкі скуры каня, каб даць доступ супроцькаросным сродкам да кляшчоў. Для гэтага трэба добра выстрычы шэрсць на заразных участках скуры і вакол іх на 7-10 сантыметраў. Потым заразныя месцы неабходна прамыць гарачым да тэмпературы 50 градусаў мыльным расчынам або 5-7 процантным шчолакам з попелу. Адначасова з апрацоўкай заразных участкаў скуры, абмываюцца ўвесь скураны пакроў каня.

Абмываюць каня з прымяненнем звычайных шчотак або шчотак-душ. У халодны час абмыванне робяць ва ўдзяленым памяшканні, дзе тэмпература не ніжэй 12 градусаў цэльсія. Пасля поўнага высыхання прыступаюць да прымянення супроцькаросных сродкаў.

Для лячэння каросных коней прымяняюцца розныя медыкаменты і спосабы: удзіранне ў скуру розных густых і поўвадкіх масей, водных і масляных расчынаў, мыццё адварам попелнага шчолака, акурванне серністым газам і інш.

Найбольш ужываемымі лякарствамі вяршчэствамі супроць каросты з'яўляюцца: зялёнае мыла, карасін, нафта, адпрацаванае машыннае масла, дэгаць, серка, 1,5-2 процанты фармалін, 3-5 процанты крэалін, 3 процанты антылізол, неачышчанае карбалавая кіслата 1,5-2 процантаў, шкіпідар, расліннае масла і другія. Іх прымяняюць у розных сумесях, расчынах, мазіях.

Строга выконваючы ўсе гэтыя мерапрыемствы, мы поўнасю ліквідуем захворванне коней каростай.

Е. С. БУГАЁЎ, начальнік ветслужбы Аблза.

3 РОЗНЫХ КРАІН

Заява караля Віктара-Эмануіла аб назначэнні прынца Ульберта правіцелем Італіі

Лондан, 12 красавіка (ТАСС). Як перадае агенства Рэйтэр, кароль Віктар-Эмануіл у звароце па радыё да італьянскага народа заявіў: „Ажыццяўляючы сваю прапанову саюзным уладам і майму ўраду, я рашыў адыйсці ад грамадскіх спраў і назначыць майго сына прынца П'емонцкага (прынца

Ульберта) правіцелем Італіі. Гэта назначэнне ўвойдзе ў сілу пасля афіцыйнай перадачы ўлады ў дзень, калі саюзныя войскі ўступяць у Рым. Гэта рашэнне, якое, як я цвёрда ўпэўнен, садзейнічае нацыянальнаму адзінству, з'яўляецца канчатковым і беспаваротным“.

Баі ў Югаславіі

Як паведамляюць з Югаславіі, у Заходняй Босніі ў сектары Мрконіч Града прадаўжаюцца жорсткія баі. Праціўнік падкідае ў гэты сектар новыя падмацаванні. Абедзве стораны нясуць даволі вялікія страты. На ўчастку Яйце-Шыпава раз-

громлена і адкінута калона праціўніка.

У Сербіі прадаўжаюцца баі ў раёне Іваньці і на рацы Ібар. У баях на гэтай рацы праціўнік страціў 160 чалавек забітымі і вялікую колькасць раненымі.

За адназнага рэдактара М. РЫМАР.